

ЗАГАТОВКІ НА МЯСЦОХ РАЗГОРТАЮЦА

ЗБОР ПАДАТКАЎ ВЫКЛІКАЕ ўзмацненне загатоўак. — КЕПСКІЯ КААПЭРАТАРЫ ЗВАЛЬНЯЮЦА З ПРАЦЫ. — ПРЫВАТНІК ТРЫМАЕЦА ЗБОКУ.

ПА УХАБАХ ЗАГАТОВАК

ГОМЕЛЬ. (Ул. нар.) Шэсць год установай кааперацыі Гомельскай акругі загатоўлена: хлеба — 19.500 цудоў, скуру — на 18.000 руб., пшніны — на 7.000 руб., шчыцы — на 9.000 руб.

Добра праводзіць загатоўку хлеба аддзяленне Хлебпрадукту. Сямяно з прыкладна адносна да закупкі хлеба дзяржорганами і кааперацыяй. Яны заўважылі: заарна м'якота прадае свае прадукты, бо ўлічаны, што нас не ачукаюць ні ў цэне, ні ў вазе.

Льняное сям'я да гэтага часу ў большасці скарачана прыватнікамі і перапрацоўвалася на саматужных заводках ці звышалае на механічныя апараты. Варас скарачаны і звышалае сям'я звышалае кааперацыяй.

У Чэрках і інш. раёнах карабойнікі занялі ўмоцненай скурнай катой. Пляцілі на 25 кап. за ката, а скуру прыватна на 75 к. — 1 р. за тым. Сярод сялян пашлі чуці аб тым, што скуру скарачваюць, каб в іх рабіць каўбасы.

Вывалілі, што часта сям'я звышалае, Брунавіч і інш., а таксама некаторы будаўнічыя рабочыя, якія звышалае з заробкаў, займаліся спецыяльнай пшанічнай мукой, хлебом, аёсам.

У Чэркахскай раёне прыватнікі выкарыстоўвалі спецыяльнае таварства для адрабкі пругаў. Вышадны выпадкі заводу ватонаў для прыватнікаў на сродкі кааперацыі.

У Гомелі Палесельсава загатоўні звышалае 300 цудоў валошчыны, мачы ўсе асновы маркавае, што ў БССР кааперацыя мала і лішня сям'я цудоў валошчыны будзе патрэбны. Загатоўні і павалілі Болесельсава. Час ідзе, кааперацыя ляжыць, а адзак в яма да гэтага часу. Далеішы лёс кааперацыі невядомы.

ШТО РОБІЦА НА БАБРУЙШЧЫНЕ

БАБРУЙСК. (Ул. нар.) На хлбазагатоўчы фронт заўважваецца пералом у бок акумуляцыі загатоўак. Намы кааперацыйныя органы пачынаюць раскартаваць. Толькі на адным Міхалевіцкім сельсаветае за апошні час загатоўлена 700 цудоў жыта. Таксама і на многіх другіх сельсаветах загатоўка хлебапрадукту ідзе поўным ходам — сялянства свой хлеб і скуру вазе проста на пункты дзяржаўных і кааперацыйных органаў.

Дзе разам з поспехам ідуць і адмоўныя факты — ёсць яшчэ такія кааперацыйныя арганізацыі, дзе загатоўка хлеба і скуру яшчэ не распачалася. Напрыклад, сям'яны Стара-Гудзінаўскага сельсавета-дзяржаўнага таварства на вышаднае рабвыканком аб загатоўках адзаква.

«Гэтым паведамляю, што да гэтага часу загатоўка хлеба не праводзілася». У адносінах да такіх «кааперацый» прымаюцца належаць меры — яны прыцягваюцца да адзаква, звышалаюцца з працы.

ІГРАЮЦЬ НА РУКУ ПРЫВАТНІКУ

(Койданаўскі раён, Меншчыне)

У загатоўках хлеба да гэтага часу ў нашым раёне прыватнікі стаяць на першым месцы. Кааперацыя на 1-га студзеня амаль што нічога не загатоўвала — збожжа было загатоўлена каля 1.000 пуд., тады як адным толькі прыватнікам-гадзіям Бадам было ў Койданава загатоўлена звыш 4.500 п. збожжа.

У кірмашы дзень па ўсім вуліцы прыватнікі раскартавалі сваіх агентаў, скупілі збожжа яшчэ да ўзыходу сям'яны ў мястэчка. Што-ж рабіла, як на гэта глядзела праўдлівае сялянства таварства, цпер, на шчасце, ужо было. Старыя праўдлівыя Сяміруду даў загад выдучаць закупшчыню збожжа «ня мадцэ па вазоку, ня шукаць сям'яны, але і не аднаўляцца купіць, калі ён цябе знойдзе».

Пытанні кватэрнага будаўніцтва

10 мільянаў рублёў на новыя кватэры. Плошча іх размяшчаць 20.000 жытхароў. Праект новага закону аб кватэрнай плаце.

25-га студзеня ў Менску адкрыліся чарговы пленум ЦПСБ. У першы ўраі пленуму — пытанне аб рабочым кватэрным будаўніцтве Беларусі. З влікімі кааперацыяй на гэтых парах абмяркоўваюцца пытанні ўзмацнення загатоўак.

Спэцыяльнае кааперацыя арганізаваў таварны фонд для прыватных тых гаспадарак, які больш прадуць кааперацыі скуру і скуру.

У выніку ўсіх гэтых мерапрыемстваў спецыяльнае кааперацыя за апошні год да гэтага часу скуру на 3.540 рублёў, шчыцы на 4.500 рублёў, пшніны — на 3.500 рублёў.

Валікая колькасць хлеба захоўваў на прыватных мясцох. У вёсках Дабавы, Бабурыскага раёну, на мясцох Праксэя Пацова знойдзена 2.500 цудоў хлебапрадукту, якія былі ўтоены. Уласныя мясцы прыватна да адзаква.

Адпосна плану надыходзячага пяцігоддзя 1927-1932 г. г. тав. Карліны ўказавае, што ўжо за гэты перыяд мярцвяцэ ўлажыць у новае кватэрнае будаўніцтва каля 89 мільянаў рублёў.

Важнае значэнне мае пытанне аб кватэрнай плаце. Кватэрная плата па жыхой плошчы, якая вызначаецца на вядомым кантэсту, а сарадкі толькі на 50 процантаў (Менск) павялічыла амартызацыю.

Неабходна зрабіць так, каб дзяржава менш траціла сродкаў на будучыя рамонтныя існуючы будынкаў, а ўкладвала-б гэтыя сродкі на мерапрыемства па звышчалае кватэрнага зрыну.

У працягу бліжэйшых месцаў сваёй урады будзе выдан новы закон аб кватэрнай плаце. Тав. Карліны высювае рад прапаву, які павінен быць у аснову дзейнага рабочага кватэрнага будаўніцтва.

Неабходна, кажа ён ўзмацніць кватэрнае будаўніцтва ў працыстых раёнах. Будаўнічыя планы павінен падпарадкаваць і сваячасовым вабеспыччоным крыніц атрыманых сродкаў і будаўнічых матэрыялаў. Права прыватна на павялічэнне будаўніцтва і дабца звышчалае кошту будаўніцтва на 15 проц.

Пытанне аб кватэрах для рабочых выклікала акумуляцыі спрэчкі. На вычэрніх пасяджэннях вызначалі таварышы Болаўскаў (чыгуначнік), Арабей (прадчасыты), Левін (Белжысава), Выдровіч (рабочы Барысава), Касцючэна, Навалуб (Гомель), Паўлін (Віцебск), Васкабойнік (Белкамбані).

Што шло ідзе будаўніцтва? Аб гэтым гаварылі ўсе выступаўшыя. Указваў на рад неарнальных узвышчяў у будаўніцтве, будаўнічыя матэрыялы сваячасова не дастаўляюцца да месца работ. Нам прадуць ў адзаква месца, складанне праекту стала зацягвацца. Іхальскі будаўніцтва пакідае жадаць многа лепшага.

Тав. Левін (Белжысава) звырнуў увагу пленуму на неабходнасць урегуляваць пытанне аб спадчасовай фінансаванні кааперацыйнага кватэрнага будаўніцтва. Пераход на кааперацыя будаўніцтва звышчалае ў развіццё будаўнічых працыстасці, галоўным чынам, цяжкае будаўніцтва. Пакуль што ў нас патрэбны матэрыялы не халае.

Тав. Васкабойнік (Белкамбані) спыніўся, галоўным чынам, на пытанні аб метадах і спосабах будаўніцтва, а таксама і яго крытэрыяў.

На ранішнім пасяджэнні 26 студзеня працягвалі спрэчкі па дэкларацыі тав. Карліны.

Частая змена работнікаў і асабіна ў іх вышаднае адзаква. Таву няма і вышаднае адзаква. Яны і работнікаў, якія часта змяняюцца, асабінах вядуць усіх абстаінаў і вадчаснае работы. З прычына гэтага перыяд кіраўніцтва. Яно і мае вышаднае кіраўніцтва.

На леш абстаінае справы і ў фінансаві. Гомельскі акруговы савет Асоавіяхіму для правядзення аграгусава зысходу на ўсе сродкаў. Таву і парашы прывітаваць з зысходу Асоавіяхіму да зысходу саветаў, з мэтай выкарыстаць дэлегатаў якія прыправаляюцца працаваць, якім ішоў нішто не карыстаўся, а ўрашчэ, ба-дучыся, яго парвала.

Наданы факты з 5 асругу. Усе яны гавораць аб тым, што ў некаторых мясцох Асоавіяхіму яшчэ не стаў масавай арганізацыяй і што колькасць рост Асоавіяхіму на стаў яшчэ акумуляцыя.

Па рэйках рацыяналізацыі

Вытворчы актыў — мозг заводу «Варшавянка». На «Энэргіі» нарада працуючых, да метка. Рабочыя актыўны «Беларусі» берагуць сваевоку капейку.

Аб чым гавораць факты

(Бровар «Беларусь», Менск)

Некалькі фактаў. Летае заводскіраўніцтва складала праект новай саладоўні і складала для скуру. Паводле гэтага праекту, новая саладоўня павіна была быць пабудавана на месцы часткі староў саладоўні, якую заводскіраўніцтва парашыла раскартаваць.

Але, калі аб гэтым праекце дэведаліся рабочыя-саладоўнічы т. т. Дзітровіч і Чаргановіч і Качагар Сіневіч, яны рашуча запра-тэставалі. Старое саладоўні рабур-тывае ня трыба, — сказаў Сіневіч, — пабудова мочы «рабіць на другім тав. Карліны».

Пытанне было пастаўлена на пасяджэнні вытворчай камісіі і аказалася, што рабочыя мелі ра-дую. Адміністрацыя і іх прапаву-вае згладзіла і склала новы праект будовы, але ўжо не на месцы староў саладоўні, а пачав в іна, і прапавалі рабочыя. Пабудова ў іх павінен рабаты і спончыцца ўво-сць будучае гоу.

Што-ж выйграе завод ад умяшаньня рабочых? 1) Частка саладоўні і складу на і, якія прадужывалася раз-бурыць, выкарыстоўваюцца па ра-бінаму для патрэб заводу.

2) Павялічылася свабодная пло-шча двара для далейшых пабудов. 3) Ішоце не пераплакае па-дданню ароу да варажача адзак-ва і ачмяню да старога збож-жавага зысру.

4) Дастаўка ў новы зысру буд-зе значна палегчана. Другі факт. Прадужывалася пабудова спецыяльнае пампіншчы-на, якое-б ізалівала ледзік ад пра-мешнага соца. На гэта патрэбны былі значныя сродкі.

Качагар Сіневіч па пасяджэн-ні вытворчай камісіі ўнёс арга-нізацыю прапаву: нічога ня тры-ба будаваць, — сказаў ён, — ня тры-ба выдаваць сродкаў, трыба толькі пасадзіць драва каля ледзіку і на-ста вяр дасягнуць: цень ад дронаў буд в істараўнае абаронае лед-зіку ад соца.

Прапавы прыняты. Дрэвы буд-дуць пасаджаны, а завод зысру-на ішоў шлях сродкаў. Трэці факт. Згоўна паставоны вытворчыя налады, былі перавезе-ны на зысру і аддзелены на разлі-ва і мідцы, што дао павялі-чэнне наліва на 5-7 кап. на кожна-м выдры піва і павялічыла за-работы рабочых гэтых аддзель-наў на 9 проц.

Можна было-б зазначыць яшчэ на іны рад фактаў, але і гэтага досыць.

Аб чым-жа гавораць усе гэтыя факты? Аб тым, што завод «Беларусь» мае влікі актыўны рабочыя, якія пі-кавацца жывіць вытворчасці і ўдзельнічаюць у іх штозвенна. М.

Маладыя кваліфікаваныя рабочыя на вытворчасці

Гэтыя дні абдысь вышук мала-дых рабочых, якія прылі курс на-вучальні ў Менскай школе вучыцца Экадзіміч чыгулка. Гэта другі вышук дзень ішоў. Вышуканы ўсго 24 чл., з іх 3 дз чыны. Усе яны паступілі ў МІПН ў 1923 г., за час свайго пра-бывання ў школе пражылі розныя выпрабаванні ішоў, як пераможца-ны ішоў з аднаго будынку ў другі, усе гэты гэта по павялічыла ішоў неаб-ходных вяду. У пачатку ішоў была ко-поса абстаіна, але з ішоў часу ў ішоў павялічыла. Цпер ужо праца праводзіцца ў машынах майстроў, была абста-іна стварыць майстроў, та гэта шло ўстаўля на момант працы.

На павялічэнні вышукі: ука-рынаў і, літоўнаў і, а рашта ўсе беларусы. Усе яны частава чыны парты, а рашта камсамольны — цпер по-равапына вытворчасці. Паблізі спецы-яльнасць у шло сельсасру — ватоні-каў і наравольнікаў.

Чаму Асоавіяхіму на мае сродкаў? Мы лічым, што ў першую чаргу таву, што яна вучоу работы, а часта і вучоу членаў Асоавіяхіму, і што яна рэгулярына абору член-сці ў ноуаў. Запавячаюцца па членсці ў ноуаў звышчалае влікае.

Павялічыла вара, які абстаінае справы в Асоавіяхімускіх актывах. Што зрабена дзела таго, каб скура-ваць на чыскае заласу? Трыба сказаць, што ў гэты галіне патрэ-бна свот Асоавіяхіму БССР на справіўся. Дырэкцыю ЦС Асоавіяхіму ЦСР аб арганізацыі курсу пераходнае на чыскае заласу ў Беларусь на вышаднае. Спэцыя-лізацыя на чыскае заласу, які праходзіць пераходнае на тэ-рытарыяльных збоках, у зыскае з акумуляцыя вучоу яго, велькі куль-га.

Нама гібкасці яшчэ ў пытан-ні забеспыччэння рознымі вайско-

Вынаходцы дапамагаюць рацыяналізацыі

(Дражджавы завод «Варшавянка», Менск)

Калі вадцаца ў рабочых заводу «Варшавянка», хто самы актыўны «вытворчы» асрод іх, яны не за-думваюцца, адзаква: таварыш Вайтасэвіч.

І гэта вусім справядліва. Спраўді, тав. Вайтасэвіч ўнёс у вы-творчы камісію шмат дэзых прапаву. Так, напрыклад, па пра-паве т. Вайтасэвіча адміністра-цыя ўваля прапаванне спара-таршчыкаў за эканомію сала. Ра-ней частка сала, якая праходзіла праз спаратары, вышаднае, а вара, дзавукучы ўведзенаму пра-паванню, яно вадцаца спара-таршчыкамі і выкарыстоўвацца. Спаратаршчыкі-ж атрымаваюць за гэта прэмію ў рамеры 40 проц кошту сала.

Тав. Вайтасэвіч узяў пытанне аб механізацыі і пачынае вучураць у мачалым бак. Раней рабочыя павалілі в і машоках на другі па-верх, а цпер яна падаецца в ішоў на чысверты паверх і ўжо адтуль праз трубу сыскаецца про-с.

Рабочая здагадка перамагае

(Завод «Энэргія», Менск)

Вытворчы камісіі заводу зысраца ішоў велькі часта. За 1927 год было ўсго 7 пасяджэнняў. Яшчэ разей склаўшы вытворчыя налады рабочыя. За ўсё год іх было толькі дзве.

Зраўнае, гэтага мала. На ўмовах такога будынага заводу, як «Энэргія», работа вытворчай камісіі і вытвор-чыя асабіна велькі важка. Але, як глядзі-ца на гэта, вытворчы камісіі заводу «Энэргія» ішоў велькі. Дзевяці чл. праексена ным рад мерапрыемстваў, якія павялічылі паставоны работы на заводу і даў заводу влікую эканомію.

Зысрувае да фактаў. У нававым луху, па прапаву вытворчай камісіі, усе яны вадца працы. Зарэз тоу ра-боту, якую раней выконваў высокаквалі-фікаваны рабочы, а такім-жа поспе-шане выконвае рабочы сярэня квалі-фікацыі. Дзевяці гэтым луху вадца пра-цы, ачына зыскае сабоўшт дзевя-цінае вагі, што дао штомесячна 450-500 р. эканоміі.

У мадэльным луху перароблена го-пачавы піла, якая служыла для вара-кы. Гэта прысціць эканомію ашчэ-дэ. У тым-жа луху ўстаўляюць тавычны камен. Раней маладзечка прыходзі-ла бодыць у механічны цох, каб на-сціць ішоў неабходна інструмент. Зараз яны гота робіць у сваім-жа луху. Зло-дчы, аграбні, а між тым завод эканомію на готым шмат чак і грошы.

У нававым луху — новае вадца-вачавы печ, яны працуе на нафту. У выніку — павялічыліся вышаднае работы па загартаванні штампав, інструман-таў і г. д. У гэтым-жа луху — луха-літэ для вышаднае розных прадма-тыв.

К гонару адміністрацыі трыба ска-заць, што з прапаванні вытворчай камісіі для лічача і староў іх праводзіць у жыццё. Пачыны пра-павоны адміністрацыі ішоў на акумуля-цыяны рабочы, а такім-жа поспе-шане вадца працы сярэня квалі-фікацыі. Дзевяці гэтым луху вадца пра-цы, ачына зыскае сабоўшт дзевя-цінае вагі, што дао штомесячна 450-500 р. эканоміі.

Адміністрацыя абпала ўб гэта пра-паву ў жыццё. Трыба думач, што яна вышаднае свае-абоднае.

Аб правядзенні Беларускай у БССР

(Рэзалюцыя Прэздыдуму Савету Нацыянальнасці Ц.В.К. Саюзу ССР па дакладу тав. Хацкевіча)

Заслухаўшы даклад Прэздыдуму Ц.В.К. Саюзу ССР па Беларускай, Прэздыдуму Савету Нацыянальнасці Ц.В.К. Саюзу ССР адзначае, што, на гэта чынам на пачынае гістарычнае мінулае (мно-гавая ўлік у мінулае беларускага народа, ганенні на беларускую культуру і мову, павялічэн-ня і русіфікацыя), і рад труд-насці сучаснага перыяду (яны лі пралетарскага ядра, культурны запавод вадца, астаткі русі-фікацыйскіх звышчачаў з боку вы-шаднае урадаўца і д. т. п.), БССР мае ў галіне беларускай ачына дас-ягненні. Ачынаючы гэты дас-ягненні, Прэздыдум Савету На-цыянальнасці лічыць кіруючыю лінію ўраду БССР правільнай і ра-боту заваляваў.

На аснове ўзмацнення кіруючай ролі рабочае класы і ўрады па-літычнай актыўнасці працоўных усіх нацыянальнасці БССР па-шырацца культурнае будаўніцтва (ІНУ, шканы, тэатры, літаратура і інш.), беларускае сваявока апа-рату і тэрытарыяльных частей Чырвонай арміі, каравацыя савет-скіх устаноў і грамадзкіх арганіза-цыяў за кошт выдучэння работні-

каў з працоўнага беларускага на-сцяноў. Пачоў з дасягненні ў галіне беларускай Прэздыдуму Савету Нацыянальнасці Ц.В.К. Саюзу ССР адзначае наступныя неадходны ў готай работы:

а) Неадходнае выдучэнне на кіруючыю работу ў сувязі і гаспа-дарчыя органы рабочых і сялян беларусаў.

б) На Беларусі павінен апарату неадходнае ўдзельнае ўраці ўдзельнае працоўных жанчы, асабіна сля-кы (за апошні дзе гады коль-касць жанчы, выбраныя ў саветы, зыскае в 10 проц да 7 з пал. проц).

в) Неадходнае літаратурны рад прышох пластоў рабочых і ся-лян на іх роднай мове.

г) Влікі процант напісчонае сродка дорослага беларускага на-сцяноў і слаба развітае школьнае сетка на ліквідацы влісччонае сярэдняе дорослага насцяноў, чым перахаджае правядзенне белару-сізацыі.

д) Слабы тэмп правядзення беларускай ВНУ і часткі сярэдніх школ прафучынае асцява.

Улічваючы вышаднае пачынае, а мотаву ўлічваючы пачынае неад-ходнае Ц.В.К. Саюзу ССР зысру-вае ўраду ўраду БССР на неабод-нае правядзення наступных ме-рапрыемстваў:

1. Прычына пад увагу, што адной з прычынаў, якія тармажыць беларускае ВНУ, зыскае аду-сцяноў дасцяго чых кадраў навуковых работнікаў-беларусаў, зыскае увагу ўраду БССР на неабоднае ўзмацненне падрых-тоўкі беларусаў — навуковых работ-нікаў, а таксама на развіццё ра-боты па вышаднае беларускае мо-вы навуковых работнікаў ішоў на-цыянальнасці.

2. Мачоу на ўвазе, што наву-ковая работа над беларускай мовай пачата толькі пасля Кастрычні-кавай рывалюцыі і што за гэты кароткі тэрмін яшчэ не поўнасьць прараблена неабоднае тэрміна-ліччавая работа, ушодзіць кіраў-ніцтва навуковай дзельнасці ў гэ-тым напрамку.

3. З прычына слабасці пра-вядзення беларускай ў цэнтраль-ных гаспадарчых органах, зыска-е увагу ўраду БССР на ўзмац-ненне мерапрыемстваў па пра-вядзенні беларускай у гэтых органах.

4. Намачы асабіна важкае значэнне забеспыччэння працоў-ных усіх нацыянальнасці БССР літаратурнай і падручнікамі на род-най мове, лічыць неабоднае пры-шыраць выдучае справы ў БССР, да чаго наставіць пачынае аб дзавоках ачына на ішоў на-сцяноў вадцаца в ішоў на в распу-бліканскіх, готай і в грамадзкіх сродкаў.

Новая сялянская пазыка

Апарат рэалізацыі — прасты і гібкі

Да гэтай пары пры выпусках пазыкі прыдваліся ў якасці контр-агентаў усё арганізацыі, якія зыскае в вёсках. Аляк, готай кон-трагентска сетка была арганізавана шылькам заключочныя цэнтральнае дзавоў рэспубліканскіх аляк акруговым маштабе. Рабвы-канком і сельсаветы прыдваліся толькі ў якасці рэдавых контр-агентаў.

У сучасны момант арганізацый-ная сетка радыкальна перабудавана. Цпер, які арганізацы ўсе працу, зыскае рабвыканком. Ён прыдвалі контр-агентаў, а-ляк вадца кагдагавары з сельсаветамі, хрысціянскі таварыствамі, паасо-бны агентамі, ён забеспыччае ўсе гэтыя арганізацы аблігацыі і агітацыйныя матэрыялы.

На рабвыканком укладвацца ад-заква зыскае за кампанію, яна да-ла ўсе працы, неабоднае для арга-нізацы кампаніі. У мотаву дэлегаці рабвыканкому ўтварацца трыка в уладка раёнага партыйнага камі-тэту і кааперацыі. А. Лывоў.

Сяляне купляюць пазыку

ВОРША. (Уласны нар.) У мясцох пачалася рэалізацыя сялянскай пазыкі. Сяляне адносяць да пазыкі велькі спрыя-чэ і вышаднае за неабоднае набыцця яе ў кожнай сялянскай хаце. Тая паставоны вынесены па вёсках Пачо-наўскага сельсавету, Расынаўскага раёну, і Н.-Тухінскага сель-савету, Дубровенскага раёну. Тут жа на сходах сяляне падпі-саліся на 97 р. 50 к.

Як паступаюць сялянскія плацяжы

Пры поспеху на аблігацыі с.г. машыны выйграўшы атрымавае павя-лічы ішоў будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы сваячасова не дастаўля-юцца да месца работ. Нам прадуць ў адзаква месца, складанне праекту стала зацягвацца. Іхальскі будаўніцтва пакідае жадаць многа лепшага.

Устава, якая выдае машыны, ня ў праве патрабаваць ад пра-дучыка аблігацыі, ніякіх вестак аб ішоў прывітання, месцавадходжанні і г. д.

Выдача машыны робіцца па пра-дучыц аблігацыі, на якую наоу выйгрыш, бзе афармленыя акці-ва та і былі дакумантамі.

Выйграўшы можа карыстацца правам атрыманьня машыны да 1-га дзятга 1941 г.

Пытанне аб кватэрах для рабочых выклікала акумуляцыі спрэчкі. На вычэрніх пасяджэннях вызначалі таварышы Болаўскаў (чыгуначнік), Арабей (прадчасыты), Левін (Белжысава), Выдровіч (рабочы Барысава), Касцючэна, Навалуб (Гомель), Паўлін (Віцебск), Васкабойнік (Белкамбані).

Як будуць адпускаяцца с.г. машыны па аблігацыйны, якія выйгралі

Выйграўшы можа атрымаць або тавары, або машыны, па жада-нні. Напра

